

## Як не трэба перавозіць на даху Ондулин легкавога аўтамабіля



Купляючы Дахавыя матэрыялы для рамонту даху, неабходна паклапаціцца аб тым, каб іх дастаўка да месца будаўніцтва прайшла паспяхова. Нават на легкавым аўтамабілі можна бяспечна перавезці дахавыя лісты Ондулин. Але, на жаль, не ўсе аўтамабілісты ведаюць правілы перавозкі грузаў на аўтамабілі.

Нельга перавозіць лісты ондулин на даху або ў багажніку без дадатковай фіксацыі. У адваротным выпадку яны могуць зляцець падчас руху і стварыць перашкоды на дарозе або стаць прычынай ДТЗ. Таму вельмі важна выконваць ўсяго некалькі простых правілаў для бяспечнай перавозкі:

1. Даўжыня кузава аўтамабіля павінна быць больш або роўная даўжыні дахавых лістоў Ондулин.
2. Паверхня для перавозкі Ондулина павінна быць роўнай (няхай гэта будзе дах або кузаў) – гэта не дазволіць грузу ссоўвацца. Перавозіць ондулин на спусцістай даху нельга.
3. Для перавозкі на знешнім багажніку неабходна трывала замацаваць лісты ондулина як уздоўж восі аўтамабіля, так і папярок яе.
4. У АБАВЯЗКОВЫМ парадку варта выконваць хуткасны рэжым. Бяспечная перавозка ондулина ў багажніку, устаноўленым на даху аўтамабіля магчымая толькі пры хуткасці руху не вышэй 60 км / г.
5. Ва пазбягання саслізвання лістоў вядзіце машыну плаўна, без рэзкіх рухаў.